

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

170 (6749) | 24 ліпеня 1940 г., серада | ЦАНА 10 КАП.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб
скаліканні VII Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.
Працоўныя БССР гораха вітаюць народы новых
Савецкіх рэспублік — Літвы, Латвіі і Эстоніі.
Вялікая радасць падаць.
Прасім наш урад задаволіць просьбу працоўных
Савецкай Прыбалтыкі.
Гораха вітаем нашых братоў.
Пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі.
Прывітанне маладым савецкім рэспублікам.
Радасць і гордасць.

Выбары ў Саветы.
Байцы вітаюць свабодныя народы.
Працоўныя Латвіі вітаюць рашэніі Народнага
сеіма.
Пасаджэнні Літоўскага сеіма.
Прамова выконваючага абавязкі прэзідэнта
Палецкіса.
Пасаджэнні Латвійскага сеіма.
Дэкларацыя Латвійскага сеіма аб аб'ядненні
зямлі усенародным здабыткам, г. зн. дзяржаўнай
уласнасцю.

Дэкларацыя Латвійскага сеіма аб нацыяналізацыі
банкаў і буйнай прамысловасці.
Пасаджэнні Дзяржаўнай думы Эстоніі.
Уступная прамова старэйшага дэпутата Янсона.
Дэкларацыя Дзяржаўнай думы Эстоніі аб
уваходжанні Эстоніі ў састаў Саюза Савецкіх Соцыя-
лістычных Рэспублік.
Парад фізкультуры на Краснай плошчы.
ЗА РУБІЖОМ: Доляны англійскай авіяцыі.
Ваенныя дзеянні ў Кітаі, Балгарскі друк аб уступ-
ленні балтыйскіх краін у састаў СССР.

У К А З
ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР
Аб скаліканні VII Сесіі Вярхоўнага Савета СССР
Склікаць VII Сесію Вярхоўнага Савета Саюза Савецкіх
Соцыялістычных Рэспублік 1 жніўня г. г. у гор. Маскве
Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР
М. КАЛІНІН.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР
А. ГОРНІН.
Масква, Крэмль, 23 ліпеня 1940 г.

Савецкая улада ў прыбалтыйскіх рэспубліках

Выбраныя ўсеагульным галасаваннем рэспублікаў Літвы і Латвіі і Дзяржаўная дума Эстоніі прынялі гістарычныя рашэнні аб устанавленні ў сваіх рэспубліках савецкай улады. Яны прыялі такія рашэнні з выразнай і шчырай прыхільнасцю да савецкай улады і саставу Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

Паставаны дэмакратычных прадстаўніцтваў гэтых рэспублікаў і Дзяржаўная дума Эстоніі прынялі гістарычныя рашэнні аб устанавленні ў сваіх рэспубліках савецкай улады. Яны прыялі такія рашэнні з выразнай і шчырай прыхільнасцю да савецкай улады і саставу Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

Упершыню свабодна і поўна выражана воля прыбалтыйскіх народаў. Да гэтага часу ад імені гэтых народаў хлусліва мовіла кучка прадыхаў буржуазных палітыкаў. Яны ашуквалі і свай народ і ўсё свет. Яны вярталі аб «незалежнасці», аб «самавызначэнні» гэтых народаў. Але ў рэспубліках Літвы, Латвіі і Эстоніі ніколі не было дэмакратыі, ніколі не было сапраўднай незалежнасці. Урады выконвалі волю імперыялістаў, ворагаў СССР. Цяпер і насілі над працоўнымі масамі і пад'ёгі на выбарах. Голасу працоўных не было чуваць. Ён быў задушэн. Толькі пер, 14 і 15 ліпеня, народы прыбалтыйскіх рэспублік поўнасьцю ўдзельнічалі ў выбарах. Толькі цяпер яны маглі зусім свабодна сказаць сваё ўласнае слова. Гэта слова сказала: савецкая ўлада, уваходжанне ў СССР!

Народы Прыбалтыкі свабодна вырашылі ўсталяваць да далейшым дзеі сваіх дзяржаў. Перад імі быў выбар шляху: ці заставіць аковы капіталізма, буржуазнай эксплуатацыі і імперыялізму, ці перайдуць на шлях свабоднага развіцця і сацыялізму, да савецкай улады. Народы Прыбалтыкі зрабілі свой выбар аднадушна, перамагчы ідэю савецкай улады, ідэю сацыялізму.

Народы Прыбалтыкі выбралі савецкую дзяржаўную ўладу, таму што толькі савецкая ўлада забяспечыла дружбу і аб'яднанне прыбалтыйскіх народаў, нацыянальную роўнасць, бо ў савецкай дзяржаве выражана ленынска-сталінская нацыянальная палітыка.

Народы Прыбалтыкі выбралі савецкую дзяржаўную ўладу, таму што толькі савецкая ўлада забяспечыла дружбу і аб'яднанне прыбалтыйскіх народаў, нацыянальную роўнасць, бо ў савецкай дзяржаве выражана ленынска-сталінская нацыянальная палітыка.

Патрабаванні народаў Прыбалтыкі і Дзяржаўная дума Эстоніі выражаны ў рашэнні аб устанавленні савецкай дзяржаўнай улады і аб уступленні ў састаў СССР. Дэкларацыі, у якіх матываваны гэтыя рашэнні, выражаюць тэрміновае патрабаванне ў савецкай дзяржаве аб устанавленні савецкай улады. Гэтыя рашэнні і дэкларацыі з'яўляюцца выразам волі народаў Літвы, Латвіі і Эстоніі, што гэта самая дасканалая форма дэмакратыі, што гэта самая адпаведная народнай уладзе. Яны ацудлі на сабе, што такое буржуазная «дэмакратыя» з яе ашуканствам, з яе імклівым падпарадкаваннем, з падпарадкаваннем і парламента, з нацыянальнай прыналежнасцю і гітэтам.

Адкрыта новая, светлая старонка ў гісторыі народаў Прыбалтыкі. Назаўбед перакраслена змрочная мінулае, непамятае працоўным Літвы, Латвіі і Эстоніі.

Буржуазныя палітыкі, якія прадзілі англа-французскаму капіталу і ўсёсільна дапамагалі англійскай штыкоў на спіне літоўскага, латвійскага і эстонскага народаў, паслужылі ператваралі свае дзяржавы ў пляцдар для напад на Савецкі Саюз. Тут былі створаны найбольш небяспечныя ачагі міжнароднай правакандыі. Адноль раснаважылася белгарудзейская антысавецкая агітацыя. Азартныя хапавы імперыялізма тыну Смольны стаялі на карце дзе сваіх народаў. Самі яны ўбажгаліся. Дзяржавы ўсё больш нагуждаліся ў нішчату, становіліся ўсё больш

ПРАЦОЎНЫЯ БССР ГОРАЧА ВІТАЮЦЬ НАРОДЫ НОВЫХ СОВЕЦКІХ РЭСПУБЛІК — ЛІТВЫ, ЛАТВІІ І ЭСТОНІІ

ГОРАЧА ВІТАЕМ НАШЫХ БРАТОЎ

На шырокім тэрыторыі імпрыявалі працоўныя работніцы, інжынерна-тэхнічны персанал Мінскага радыёзавода сабраліся на мітынг, прысвечаны ўстанавленню савецкай улады ў Літве, Латвіі і Эстоніі.

Інфармацыя аб рашэннях сеімаў Літвы, Латвіі і Дзяржаўнай думы Эстоніі зрабіў сакратар партыйнага бюро т. Фіцлер.

— 21 ліпеня, — сказаў т. Фіцлер, — гістарычны дзень у жыцці працоўных Літвы, Латвіі і Эстоніі. Увесь валькі савецкі народ шчыра вітае аднадумнае рашэнне народаў прыбалтыйскіх краін аб уступленні ў састаў Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Яны пераз прагаласавалі буржуазны друк распаўсюджвалі самыя дзікія і бяздумныя чуткі аб Савецкім Саюзе. Дарэмна! Народы Прыбалтыкі ўважліва сачылі за ўсім, што адбываецца ў нашай краіне, і ўсё гарачэй становілася любоў да сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян. Мысль аб савецкай Літве, савецкай Латвіі, савецкай Эстоніі сарвала ў масах пад непрактам вымушанага маўчання. З блізкай любоўю перамагла рабочыя і сяляны прыбалтыйскіх краін вымаўлялі ў сваім асяродзі імяны Леніна і Сталіна. Працоўныя перамагалі ў тым, што толькі Савецкі Саюз з'яўляецца моцнай апорай малых дзяржаў.

Гэта праявілася адкрыта, калі Чырвоная Армія ўступіла ў прадзелы Літвы, Латвіі і Эстоніі, несучы мір і безапаснасць народам. У байцах доблеснай Чырвонай Арміі рабочыя, сяляны, працоўныя інтэлігенцыя бачылі не толькі працяг ідэі валькіка дружэства савецкага народа, але і носьбітаў вышэйшай, сацыялістычнай культуры, братоў сваіх, вяснілаў народнага шчасця. Нестрыманай стала ідэя да Савецкага Саюза. Працоўныя масы проста і ясна фармуравалі свае спадзяванні: новае жыццё — гэта савецкае жыццё, новая народная ўлада — гэта савецкая ўлада. Усё, што бачылі і чулі для народа, сказала ў вялікай Сталінскай Канстытуцыі. Шлях да светлага будучага пракладзен геніяльнымі вадзіцелямі, выпрабаван, правяран у валькіх заваяваннях савецкага народа. Разам з усімі савецкімі народамі — уперал да гэтага светлага будучага!

Так адбылася вялікая гістарычная справа. Народы Літвы, Латвіі і Эстоніі ўзялі ў свае рукі свой лёс. Яны прагналі празораных хламоў імперыялізма, яны скарывалі паразітаў капіталізма з сінны працоўнага народа, перадачы зямлю рабочым, хто яе не меў, а працаваў для памешчыкаў і капіталістаў. Яны знішчылі ачагі вайсннай небяспекі ў Прыбалтыцы і забяспечылі мір для сваіх краін.

Народы Савецкага Саюза гораха вітаюць нараджэнне новых савецкіх рэспублік. Границы брацкай сямі сацыялістычных народаў распіраюцца. Сонца Сталінскай Канстытуцыі кідае свае праменні шчасця на паўночнай тэрыторыі, над новымі народамі. Гэта дае новую сілу нашай валькіка радзіме.

Народы Савецкага Саюза з велізарнай радасцю, з большыміміміх нахвешнем сустрэлі гістарычныя рашэнні свабодных прыбалтыйскіх рэспублік. Учора на шматлікіх мітынгах у Маскве і ў іншых гарадах рабочыя, служачыя, інжынерна-тэхнічныя работніцы выражалі сваю браткую любоў да народаў новых савецкіх рэспублік, сваё глыбокае задавальненне новымі заваяваннямі сацыялізма, сваю гордасць мудрай палітыкай савецкага ўрада, сваю беззаветную адданасць таварышу Сталіну, у імені якога ўсёабсяжна ўсёперамагаюча сіла камунізма.

Народы СССР з радасцю дапамогуць маладым савецкім рэспублікам у самыя кароткі тэрмін зладзіць усе складны непамятае капіталістычнага мінулага, дапамогуць стварыць сацыялістычную прамысловасць і сацыялістычную культуру, уснімаць добрыя працоўныя. У дружнай сямі савецкіх народаў велімі хутка разгорнуцца ўсе багатыя здольнасці літоўскага, латвійскага і эстонскага народаў. Яны на справе даведваюцца, якія найбольшыя магчымасці адкрывае перад працоўнымі масамі Сталінскай Канстытуцыі.

У гэтыя гістарычныя дні вялікае таварыша Сталіна ішце раз паказала свету ўсё сваё велізарнае прыцягальнае сілу для народаў. Не згадзіліся з намі дзень 25 лістапада 1936 года. Надволячы вынікі валькіх перамог сацыялізма, запісаных у Канстытуцыі СССР, таварыш Сталін сказаў аб ёй: «Гэта тое, што дакумент, які сведчыць аб тым, што тое, што ажыццэўлена ў СССР, унікае можа быць ажыццэўлена і ў іншых краінах».

Сёння мы бачым гэта ажыццэўленне ў рэспубліках Прыбалтыкі. Савецкая сям'я народаў расце пад сямію Сталінскай Канстытуцыі. Гэта вялікае свята для працоўных усёго свету.

(Перадаваў артыкул «ПРАВДЫ» 23 ліпеня).

ПРЫВІТАННЕ МАЛАДЫМ СОВЕЦКІМ РЭСПУБЛІКАМ!

Гудок наведаміў аб сканчэнні рабочага дня. У цохах заціх гуд матороў, стук магутных паравых молатоў. Велізарныя карпусы цохаў мінскага вагонарамонтнага завода імені Маснікова нагрудзіліся ў цішыню. У прасторных, светлым корпусе дрэвапрацоўчага цоха сабраліся рабочыя, інжынеры, тэхнікі і служачыя.

З выключнай увагай выслушалі сабраўшыяся інфармацыю інжынера тав. Чакаліцкага аб рашэнні сеімаў Латвіі і Літвы і Дзяржаўнай думы Эстоніі.

На трыбуне — лопны стыханавец завода сасер т. Бурак. Ён завітаў: — На працягу двух дзесяцігоддзяў на

Учора пасля работы прасторны зал сталовай Мінскага трамвайнага парка запоўніў рабочыя, служачыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі парка.

Мітынг адкрыў сакратар партыйнай арганізацыі тав. Гайдук.

На трыбуне тэхнарк рамонтных майстаран тав. Ю. П. Паско.

— Калектыў работнікаў Мінскага трамвая, — сказаў ён, — як і ўсе шчаслівыя грамадзяне нашай нягнёмнай радзімы, гораха вітае працоўных Літвы, Латвіі і Эстоніі. Мы з валькіка радасцю прымаем іх у сваю млаганацыянальную сям'ю.

У аднадушна прынятай рэзалюцыі трамвайшчыкі закліваюць: — Мы ўпэўнены, што савецкі ўрад выкажа просьбу народаў Латвіі, Літвы і Эстоніі і вынесе рашэнне аб уключэнні

гэтых краін у састаў Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Гэтае рашэнне будзе выразным аднадушным воля нашата млаганацыянальнага савецкага народа.

Перамога літоўскага, латвійскага і эстонскага народаў стала магчымай толькі дзякуючы сіле і магутнасці краіны Савецкага, дзякуючы паслядоўнаму ажыццэўленню нашым савецкім урадам сталінскай палітыкі міру.

Няхай жывуць свабодныя народы савецкай Літвы, Латвіі і Эстоніі!

Няхай жыве гераічная Чырвоная Армія!

Няхай жыве любімы правадэр, друг і настаўнік працоўных усёго свету Сталін!

У гэты дзень на вузлах усіх рабочых і служачых мінскага скружава «Большык» былі тры словы: Літва, Латвія, Эстонія.

РАДАСЦЬ І ГОРДАСЦЬ

У гэты дзень на вузлах усіх рабочых і служачых мінскага скружава «Большык» былі тры словы: Літва, Латвія, Эстонія.

— Чулі! Гэтае пытанне задавалі аляні атыму пры выхадзе з трамвая, пры сустрэчах у паху.

— Чуў. Ведаю. Будзе 16 саюзных рэспублік.

— Шансанац!

... Для фантагаў, на заводскай пляцоўцы сабраліся рабочыя, майстры, служачыя завода. Усе уважліва слухалі чытку дэкларацыі сеімаў Літвы, Латвіі і Дзяржаўнай думы Эстоніі.

— Выступнае галоўні механік завода т. Бурі.

— Працоўныя Латвіі, Літвы і Эстоніі, — гаворчы ён, — не захачелі больш прыпоць фабрыкантаў і памешчыкаў, пакутваць ад беспрацоўя і галечы. Яны ў адзін голас завілі: Хочам жыць пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі. Увесь

савецкі народ з радасцю прыме іх у сваю сям'ю.

Выступілі таксама тт. Плянцэўскі, Шафановіч, Айзенберг і інш. Усе яны гораха віталі вызваленыя народы прыбалтыйскіх краін з валькіка гістарычнай перамогай.

У прынятай рэзалюцыі калектыў завода заклікае: «Рашэнне выбранаў народаў Літвы, Латвіі і Эстоніі аб далучэнні да Савецкага Саюза мае суветна-гістарычнае значэнне, яно яра дэманструе тэрмаство сацыялізма, перамогу валькіка справы Леніна — Сталіна. Перамогі сацыялізма ў СССР нахвешнем усе прызначаныя народы на лізваржэнне капіталістычнага іра і ўстанавленне ўлады Савецкага».

... Мы ішлем сваё гарачае прывітанне працоўным Літвы, Латвіі і Эстоніі. Мы просім Вярхоўны Совет СССР задаволіць аднадумнае рашэнне народаў гэтых краін аб далучэнні да валькіка Савецкага Саюза».

На сходзе рабочых півкавага завода Тылманса выступіў рабочы Ягелавічусь ён сказаў:

— Працоўныя Літвы падваргаліся суроваму гібту сметоноўскага ўрада і яго чыноўнікаў, іх прыглыталі памешчыкі і капіталісты, іх прыглыталі і дарка. Ёсць у сведе адна краіна, дзе працоўныя жывуць свабодна і адчуваюць радасць працы, — гэта Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Гэта магутная краіна дапамагла нам вызваліцца з-пад яра буржуазіі. Мы набылі свабоду і будзем уласнымі рукамі будаваць новае, светлае жыццё. Няхай жыве Савецкая ўлада!

Цікавы вывадак адбыўся на сходзе палітыкаў. У часе выбараў дэпутатаў у Совет на сход з'явіўся інжынер Гейца, вядомы крывяніўна і эксплуатаатар рабочых. Ён прававаў перашкоды рабоне схода. Але гэта яму не ўдалося: рабочыя вышугнулі Гейца за варты завода і крычалі яму ўслед: «Хопіць піць народную кроў!» Сход пастанаўіў: прагнаць Гейца з завода і аддаць пад суд за здыкі над рабочымі.

На сходзе рабочыя ўспамінаюць жудаснае мінулае, лопць ішкэд дэпутата Савецкага змагацца пад сцягам Леніна — Сталіна за новае жыццё, за ўсамернае палітычнае станаўшча працоўных.

Расце магутны рух народных мас Літвы за ўстанавленне новае, сацыялістычнае парадка ў краіне. І ніякай варажача агітацыя не ў стане хопць колькі-небудзь прыпніць яго. Гэтым рухам кіруе Літоўская камуністычная партыя, якая сваёй практычнай работай заважала вялікае давер'е народа.

Літоўскі народ ідзе за камуністычнай партыяй на шляху да светлага, шчаслівага будучага.

Р. ДОДЗІН.

БАЙЦЫ ВІТАЮЦЬ СВАБОДНЫЯ НАРОДЫ

У падрэзжэннях Н-скай часці РСЧА адбыліся млагалюдныя мітынгі. Байцы і камандзіры гораха і аднадумна віталі літоўскі, латвійскі і эстонскі народы з устанавленнем савецкай улады.

На мітынгу ў патраўжэніні тав. Мацюхіна з яракай прамовай выступіў палітрук тав. Русакоў.

— 3 вялікай радасцю, — сказаў ён, — мы даведаліся аб рашэнні літоўскага, латвійскага і эстонскага народаў. Дзякуючы мудрай сталінскай знешняй палітыцы і магутнасці нашай Чырвонай Арміі працоўныя Літоўскай, Латвійскай і Эстонскай рэспублік назаўбед сямімі з сабе пенаніснае яра памешчыкаў і капіталістаў і ўстанавілі савецкую ўладу. З радасцю і гордасцю прымаем сваіх братоў у нашу шчаслівую сям'ю.

Баец тав. Бахцін завіў: — Народы Прыбалтыкі, з'ядналія з вялікім СССР, заживуць шчасліва і радасна. Іх жыццё, іх міруную працу заўсёды абароніць наша Чырвоная Армія.

У аднадушна прынятай рэзалюцыі байцы і камандзіры пішучы: «Над Літоўскай, Латвійскай і Эстонскай рэспублікамі назаўбед завадала сонца Сталінскай Канстытуцыі. Працоўныя Прыбалтыкі, дзякуючы мудрай сталінскай знешняй палітыцы і магутнасці нашай Чырвонай Арміі, вызваліліся з-пад яра памешчыкаў і капіталістаў. Яны самі вырашылі свой лёс, сталі на адзіна правільны шлях і разам з намі будучы будаваць камунізм».

Чырвонаармейскае прывітанне свабодным народам Латвіі, Латвіі і Эстоніі, уступаючым у адзіную сям'ю валькіка Савецкага Саюза!

Няхай жыве попарушная дружба народаў Літвы, Латвіі, Эстоніі і СССР! Няхай жыве наша магутная Чырвоная Армія! Няхай жыве правадэр міжнароднага пратэтарства, бацька і друг вызваленых народаў таварыш Сталін!

В. АСТРОУКІ, намеснік палітрука.

ВЯЛІКАЯ РАДАСНАЯ ПАДЗЕЯ

ВШЕБСК. (Кар. «Звязды»). Абедзены перапынак. Звыш 600 рабочых, работніц і інжынерна-тэхнічных работнікаў віцебскай чулочна-трыткаўнага фабрыкі імені Клары Цэткін сабраліся на мітынг, прысвечаны аб'яднанню савецкай улады ў Латвіі, Літве і Эстоніі.

— Народы Латвіі, Літвы і Эстоніі, — сказаў у сваім выступленні рабочы т. Рагоўскі, — многія годны знаходзіліся пад ігам капіталістычнай эксплуатацыі. Зараз воляю народаў у гэтых краінах устанавілена савецкая ўлада. Выражаючы патунці і патрабаванні працоўных, латвійскі, літоўскі сеімы і Эстонская Дзяржаўная дума прыялі дэкларацыі, у якіх просіць Вярхоўны Совет СССР прыяці Латвію, Літву і Эстонію ў састаў Савецкага Саюза з правам саюзных рэспублік. Мы з валькіка радасцю вітаем гэтыя рашэнні і шчасліва бачым у сваёй савецкай сямі свабодныя народы Латвіі, Літвы і Эстоніі.

З гарачымі патрыятычнымі прамовамі выступілі на мітынгу майстар участка т. Каваленка, работніца матальнага цоха т. Хадатовіч, майстар чулочнага цоха т. Хейфен і іншыя.

У прынятай рэзалюцыі калектыў чулочна-трыткаўнага фабрыкі імені Клары Цэткін гораха вітае аб'яднанне ў Латвіі, Літве і Эстоніі савецкай улады.

На калгасных палях

Убрана 17.221 гектар зернавых і 6.682 гектары ільну

На калгасных палях Беларусі з кожным днём усё шырэй разгортваецца ўборка новага ўрадка. На 20 ліпеня на ўсёх аддзелах абласных рэспублік убрана 17.221 гектар зернавых і 6.682 гектары ільну.

Шырока разгортваюцца ўборачныя работы ў Палескай абласці. Калгасы Палескай абласці убраў ўжо 14.382 гектары зернавых і 349 гектары ільну. На Гомельскай абласці убрана 1.730 гектараў зернавых і 167 гектараў ільну, на Мінскай абласці — 1.015 гектараў зернавых і 2.072 гектары ільну. Масавое перабыненне ільну распачала Віцебская — асноўная ільноваўладная абласць БССР. Тут вышераблена ўжо 4.077 гектараў ільну.

Беларускія ільноводы, уключыўшыся ў сацыялістычнае спаборніцтва з ільноводамі Смаленскай і Калінінскай абласцей, рыхтуюцца атрымаць сёлета высокі ўрадак ільну. Першыя дні ўборкі паказваюць, што ў Талачынскім, Тураўскім, Чашнінскім і іншых раёнах рэспублікі вырае выдатны лён. Калгаснікі сельгасарэлі «Чырвоны пуніцель», Талачынскага раёна, атрымаюць сёлета не менш 5,5—6 цэнтнераў ільновадка з гектара.

ПАСЯДЖЭННІ ЛІТОЎСКАГА СЕЙМА

21 ЛІПЕНЯ

КАУНАС, 21 ліпеня. (ТАСС). Дзесяці тысяч людзей выстраіліся шэрагамі на абодвух баках Лайсева азеі — галоўнай вуліцы літоўскага сталіцы. Упершыню ў гісторыі Літвы народ святкаваў скліканне Сейма як вялікае народнае свята. Людзі дружна і вільна сваймі дэпутатаў, большасць якіх ведалі ў твар.

Людзі не пакінулі вуліцу нават тады, калі дробны дождж рытм перайшоў у ливень. Прадугаджальныя каўнасыя падлілі над галоўнай парасонай. Яны чаргавалі чаканні з 12 гадзін дня да 7 гадзін вечара, рэзультатаў рашэння Народнага Сейма.

ПРАМОВА ВЫКОНВАЮЧАГА АБАВЯЗКІ ПРЭЗІДЭНТА ПАЛЕЦКІСА

Выконваючы абавязкі прэзідэнта рэспублікі Палецкіс адрывае першае пасля склікання Народнага Сейма кароткае, але зместовае хваляючай прамовай, якая часта прарывалася апладысманамі дэпутатаў.

Выбары сапраўды Народнага Сейма, — гаворыць Юстас Палецкіс, — завяршылі доўгагадоўга барацьбу, якая ішла паміж Літвой народнай і Літвой памешчыцка-калерыкальнай. Літва была цяжкай у руках імперыялістаў, якія благодзялілі Польшчу на захват Вільня. Сметонаўцы саўвядомілі забяспечэнне Літвы, ператварыўшы краіну ў рай для міжнародных спекулянтаў і ў пекла для літоўскіх працоўных. Сметонаўцы, падліваючы пакт з СССР, трымалі супроць Саветаў Саюза камень ва падушы. Аднак, шчыльна сталініска палітыка ў

У прэзідыум Народнага Сейма выбраны дэпутаты Аломуаска, Гедвілаас і Грыгалавічус. Сакратарамі выбіраюцца дэпутаты Вендлова і Ціверка.

Пасля выбары Мандатнай Камісіі новае прадстаўленца віце-прэм'ера Народнага Урада прафесару Крэме Мішквічусу.

Літоўскі Народны Урад, — гаворыць ён, — які ўзяў у свае рукі кіраванне краінай у цяжкі момант, з'явіўся глядзе на сябе як на часовую ўладу, таму што сапраўдны гаспадар краіны з'яўляецца працоўны народ. Таму сваёй першай задачай урад лічыць скліканне Сейма, выабранага ўсім працоўным народам краіны, які азімае мае права ўстанавіць вольнае дзяржаўнае жыццё краіны і скасаваць вольнае будучыню ўстаноўце Сейма.

Сёння дэпутаты Сейма, — гаворыць у заключэнне Крэме Мішквічус, — знаходзяцца тут як сапраўдны гаспадар краіны, які выраіціць вольнае літоўскае працоўнага народа, і таму мы, члены Народнага Урада, лічым сваё абавязкі выкананымі.

Крэме Мішквічус заклікае аб адстаўцы ўсяго ўрада.

Дэпутат ад Укмерскай выбарчай акругі Юстас Пра выступае з прамовай выразіць Народнаму Ураду поўнае давер'е і ўпаўнаважыць яго вольнае работу для стварэння новага ўрада ў адвадненасці з новай канстытуцыяй.

У зал уваходзіць шматлікія дэлегацыі рабочых заводаў і фабрык літоўскай сталіцы. Яны нясуць партреты таварышч Сталіна, Маганова, Варашчына, прэзідэнта Палецкіса. На сцягу напісана: «Прывітанне Народнаму Сейму». Ад іх іхні выступе рабочы Урбановічус. Выражаючы ўпаўнаважэнне ў тым, што Народны Сейм выканае імгненні і спадзяванні літоўскага народа, ён гаворыць:

«Мы не сумняваемся ў тым, што вы не спыніцеся на поўнаду і навядзеце літоўскі народ на прамай дарозе да светлай будучыні, да поўнай і капчатковай перамогі народа».

Рабочыя змяняе дэлегацыя сялян. Яна нясе транспарант, на якім напісана: «Землю таму, хто палівае яе сваім потам».

Сяляне Літвы, — гаворыць сялянскі дэлегат Сіарус, — бачыць сваё выратаванне ў савецкім ладзе, прыклад якога даюць сяляне і рабочыя Саветаў Саюза. Таму мы просім Сейм устанавіць у нас у краіне савецкую ўладу і прапісаць Вярхоўны Совет СССР прыняты Літву ў састаў Саветаў Саюза.

КАУНАС, 22 ліпеня. (ТАСС). Сёнешняе ранішняе пасяджэнне сейма праходзіла з тым жа вельмім узадым, з тым жа аднадушным, што і ўчора. Дэпутаты ўхваляюцца вітаюць адзін аднаго з устанавленнем Саветаў Саюза ў Літву, прынятым у выніку свайх выбарчых, з'явіўшыся ў Сейм.

Уваходзіць шматлікія дэлегацыі працоўнай інтэлігенцыі Літвы. У саставе іх — вядомыя літоўскія пісьменнікі, мастакі, артысты, інжынеры, аграномы, журналісты. Ад іх іхні дэлегат Кірскас вітае сейм. Ад іх іхні працоўнай інтэлігенцыі Літвы ён гора вітае сейм з устанавленнем Саветаў Саюза на тэрыторыі Літвы і прынятым рашэння аб уступленні Літоўскай Саветскай Соцыялістычнай Рэспублікі ў састаў Саветаў Саюза.

«Толькі цяпер, — гаворыць Кірскас, — працоўная інтэлігенцыя сапраўды свабодна. Толькі работ-сялянска ўлада можа забяспечыць поўны і сапраўдны росквіт культуры. Інтэлігенцыя малалі і поўнаду падтрымлівае патрабаванні рабочых і сялян. Працоўная інтэлігенцыя ішла і пойдзе разам з народам».

Працоўная інтэлігенцыя прыкладзе ўсе свае сілы, мабілізе ўсю сваю энэргію на справу будаўніцтва Саветскай Літвы. Пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна літоўскі народ пойдзе да свайго шчаслівай будучыні».

Апошнія словы прамовы пакрываюцца бурнымі апладысманамі дэпутатаў сейма і прысутных гэсэй.

У зале Дзяржаўнага тэатра з 12 гадзін сабраліся дэпутаты Народнага Сейма, прадстаўнікі фабрык і заводаў, вёсак, частей Літоўскай Народнай Арміі. У дыпламатычнай ложы — прадстаўнікі замежных дзяржаў. У ложы, адведзенай саветскаму паўпрадству, — паўпрэд СССР у Літву таварыш Пазднякоў і іншыя.

Роўна ў 12 гадзін на авансцене, дзе размяшчаны месцы ўрада, паяўляюцца выконваючы абавязкі прэзідэнта Літвы — прэм'ер-міністр Юстас Палецкіс, віце-прэм'ер і міністр замежных спраў Крэме Мішквічус, міністр унутраных спраў Гедвілаас і іншыя члены ўрада.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Дэпутат Мішкю падрабязна расказвае аб тым, як вякімі літоўскае сялянства змагаўся за зямлю. Ён гаворыць аб шматлікіх сялянскіх паўстаннях, аб рэвалюцыйнай барацьбе сялян у 1905 — 1917 гг.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Слова даклалца на зямельнаму пытанию прадстаўляюцца дэпутату Панавескай выбарчай акругі Мішкю.

Дэпутаты, выступішы пасля Гедвілааса, падтрымалі яго патрабаванні. Замест заключнага слова Гедвілаас абвясціў праект дэкларацыі аб дзяржаўнай уладзе ў Літве. Дэкларацыя сустрэла Сеймаўным захваленнем апладысманамі. Уся заключная частка дэкларацыі, дзе аб'яўляецца аб уступленні ў Літву саветскай улады і перадачы ўсёй паўнамоцны ўлады Саветам дэпутатаў працоўных, выслухоўваецца Сеймам стоячы. Дэпутаты Сейма бурна апладысуюць. Гучнае захваленне «вале» насенца з усіх каштоў тэатра. Раздаюцца воклічы: «Няхай жыць саветская ўлада!», «Няхай жыць Чырвоная Армія!», «Няхай жыць таварыш Сталін!».

Старшыня ставіць дэкларацыю на галасаванне. Дэпутаты ўсе як адзін чалавек падмаюць высока свае сінія мадзаты, тут-жа ўстаюць, бурна апладысуюць і крычаць «вале». Авацыя прадаўца Сеймаўнамі некалькіх мінут. Зноў раздаюцца воклічы: «Няхай жыць саветская ўлада ў Літве!», «Няхай жыць Саветы дэпутатаў працоўных!», «Няхай жыць Сталін!».

Такім чынам дэкларацыя прымаецца аднагалосна.

Пасля кароткага перанакі на трыбуну ўваходзіць дэпутат Алітускай выбарчай акругі Шакаркіс. З вельмінай увагай слухаюць дэпутаты даклад Шакаркіса па другому пытанию парадку дня — аб уступленні Літвы ў Саветскі Саюз.

Ціпер, — гаворыць ён, — мы павінны рашыць пытанне, ад якога залежыць усе далайшае будучае Літвы. — пытанне натуральна прадстаўляюцца логічнае развіццё толькі што вынесеннае пытанне аб стварэнні саветскай улады ў Літве.

Дэкларацыя да характарыстыку росквіту рэспублікі Саветаў Саюза. Сталініска Канстытуцыя забяспечыла ўсім саветскім рэспублікам суверэнныя правы, — заўважыў дакладчык. У той час, як у Саветскім Саюзе ў кожнага народа ёсць свабода, сапраўднае самастойнасць і шчаслівае жыццё, сметонаўска Літва была паслудхным рабам замежных капіталістаў, не гледзячы на сваю мінулае незалежнасць. Незалежная Літва стала толькі пяпер, аб'явіўшы сябе саветскай рэспублікай. Увесь народ Літвы патрабуе ўступлення Літвы ў браці Саветскіх Соцыялістычных Рэспублік.

Апошнія словы дэпутата Шакаркіса пакрываюцца бурнымі апладысманамі. Дэпутаты, выступваючы адзін за адным, чалкам дагучаюцца да думкі Шакаркіса. Дэпутат Ціверка заўважыць:

Ціпер, пасля доўгіх год сметонаўскага накліду і правакацыі, народ даведзеся праўду аб Саветскім Саюзе. Воля народа ясна: Літва павінна ўступіць у Саветскі Саюз, дзе ён чакае росквіту ў сямі саветскіх рэспублік.

Дэпутат Пра гаворыць:

Да гэтага часу ў працоўных Літвы, якія называлі незалежнай, была толькі адна свабода — свабода галалды. Ціпер гэта жалкая камяцка капчашча. Інакш і быць не магло. Мы павінны змайсці сваю сапраўдную свабоду працы і жыцця толькі ў Саветскім Саюзе.

Дэпутат Мешкаускае гаворыць: «Нама слоў, каб апісаць тую галечу, у якой жылі літоўскія працоўныя. Шлях да культуры і шчасця выдзе толькі праз Сталініска Канстытуцыю, толькі праз уступленне ў Саветскі Саюз».

Дэкларацыя дэпутат Шакаркіс замест заключнага слова абвясціў дэкларацыю аб уступленні Літвы ў Саветскі Саюз. Дэпутаты бурнымі апладысманамі суправаджаюць кожнае аб'яўленне дэкларацыі. Зал грывіць ад рукі апладысманамі і поўных захваленнем вітаюць адзін аднаго. У зале грывіць доўгае аваяцы. Гучнае воклічы: «Няхай жыць Саветскі Саюз — наш Саюз!», «Мы са Сталіным!», «Дзякуй Чырвоная Армія!».

Пасяджэнне заканчваецца сесамі «Інтэлігенцыя». Сяляне ўвесь зал. Сяляне па розных мовах — на літоўскай, польскай, зўрэйскай, беларускай, рускай мовах.

Дэпутаты апісвае так званую зямельную «рэформу» сметонаўцаў.

Літоўскім сялянам з'яўдзіўся паражал год, жабытва і поўнае разарэнне. За апошні некалькі год былі праданы з малата 25.000 сялянскіх гаспадарак. Толькі за апошні год было прадана ў пакрышці запачынаюцца Зямельнаму банку 13.000 гаспадарак. Літоўскія сяляне, якія з вольнікі цяжкасцямі стваралі свае гаспадаркі, зноў становіліся батракамі або ішлі па свету з торбай.

Далей дакладчык гаворыць аб гіганцкіх поспехах сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ў СССР.

Дэпутат Мішкю падрабязна, што «залежны гаспадаром усёй зямлі ў Літве з'яўляюцца літоўскія працоўныя. На вызначанай зямлі павінны і будучы працаваць, вызваленыя сяляне. Ён прапануе неадкладна аб'явіць зямлі, лясы і вольны ўласнасцю ўсяго народа, дзяржаўнай уласнасцю».

Увесь сейм наладжвае бурную аваяцы. Брыкі «ура» нясуцца з партэра і з усіх бакоў. Бурны апладысманамі прадаўца некалькіх мінут.

Для правядзення зямельнай рэформы, — прадаўца дакладчык, — стварэння спецыяльнай дзяржаўнай камісіі. Гэта камісія прыняце да сабе на дапамогу аграномаў і сялянскіх актыў. Усю гэтую работу прызначыць сапраўды самымі быстрымі тэмамі.

Канчашча галечы і голах у вёсцы, — заклікае сваю працеву дэпутат Мішкю. — У літоўскай вёсцы пачынаецца новы, светлае жыццё, якое прывядзе да росквіту і дабрабыту ўсяго літоўскага сялянства».

Сейм бурнымі апладысманамі выражае сваю згоду з дакладчыкам.

ПАСЯДЖЭННІ ЛАТВІЙСКАГА СЕЙМА

21 ЛІПЕНЯ

РБГА, 21 ліпеня. (ТАСС). Тысячныя краіны і народа. Заканчваючы сваю прамову, Кірхенштайнс заявіў, што ўрад лічыць сваё абавязкі выкананымі. На прапанову дэпутата Кронітэса Сейм выраіць Народнаму Ураду давер'е і прадоўжыць яго паўнамоцтва да выбарнага ўрада ў адвадненасці з новай канстытуцыяй. Гэта прапанова была сустрэта бурнай аваяцыяй.

З аклікам аб дзяржаўным устроістве Латвіі выступіў ад Рымскай выбарчай акругі дэпутат Спурэ. У сваім вялікім зместовам дакладзе дэпутат Спурэ ўсварыў антырадыкую правакацыйную палітыку калі Ульманіса і абвяснаваў непаўнамоцнае ўвядзення ў Латвіі саветскай дзяржаўнай сістэмы. Прапанова дэпутата Спурэ была сустрэта залам стоячы бурнымі аваяцыяй і воклічамі: «Няхай жыць Саветская Соцыялістычная Латвія! Няхай жыць таварыш Сталін! Няхай жыць галоўна саветскага ўрада таварыш Молатаў!».

«Ура!» Для распрацоўкі дэкларацыі аб дзяржаўнай уладзе Латвіі Сейм вылучыў спецыяльную камісію.

Вітаць Сейм прыбылі дэлегацыі працоўнага сялянства Латгалі, Земгалі, Курляндзіі і народа.

РБГА, 22 ліпеня. (ТАСС). Зноў, як і ўчора, увага латвійскага народа прыкавана к залу Нацыянальнага тэатра, дзе ў гэты гістарычны дні засядзе Народны Сейм. Народ ведае, што і сёння, рашучае вельмінай увагаю пытанне аб зямлі, сёння выраіць яго вольна.

Роўна ў 12 гадзін старшыня сесі дэпутат П. Врэдэс акрыў чарговае пасяджэнне. На парадку дня пытанне аб зямлі. На працягу стагоддзяў змагаўся працоўнае сялянства Латвіі за зямлю. Дэвіна доля зямлі была ў руках памешчыкаў. Сялянам даставалася клочыі самай горшай зямлі. Былыя правісіці Латвіі вералі і праўдай ахоўвалі правы памешчыкаў. Голах, нястача і бязграб'е парыў ў латвійскія вёскі. Вось чаму працоўнае сялянства з хваляваннем чакае рашэння Народнага сейма аб зямлі. Вораті народна рашэння ўвядзення правакацыйных чуткі аб тым, што зямлі капысць змаецца зямлю, адбра зямлю. Народ не паверыў гэтым варожым чуткам. Працоўнае сялянства, галасуючы за канчаткова ўрада, верна, што зямлю атрымае той, хто на ёй працуе.

Дэпутату Вангу — дакладчыку па зямельнаму пытанию — апладысвала сёння ўся краіна. У яркім, насычаным шматлікімі фактамі дакладзе змяшчаюцца ясна праграма вырашэння зямельнага пытання. Зямля становіцца ўсеагульным здабыткам, гэта значыць пераходзіць ва ўласнасць дзяржавы. Беззямельныя і малазямельныя сяляне атрымаюць зямлю з дзяржаўнага фонду — да 30 гектараў на кожную гаспадарку. Урад і народ аб'яўляюць рашучую барацьбу дзеяжніцкай эксіплаататэраў зямлі, скарыстанню яе ў ітарэсах нажыў.

Бурнымі апладысманамі сустрэлі дэпутаты гэту зямельна, выраіць шата векавыя спадзяванні працоўнага сялянства.

Са зямельнага прамовай выступіў дэпутат Ф. Дзюлаў, які гаварыў аб таржашце народа Латвіі.

Дэкларацыя аб зямлі была прынята Сеймам з вельмім узадым. Усе дэпутаты стоячы выслушалі текст дэкларацыі і аднадушна галасавалі за яе зацверджанне. Завя таварышні аб тым, што дэкларацыя аб зямлі прынята аднагалосна, выклікае бору захвалення. Пытанне, якое стагоддзі не маглі быць вырашана буржуазнай і памешчыцкай, вырашана Народным сеймам. Працоўнае сялянства атрымае зямлю.

Ад зала пасяджэння сейма ў самыя аддаленыя куткі краіны цягнуцца ніці брацкай сукці. Дзесяці прывітаных тэлеграм пле народ свайму сейму. У іх народ выражае сваю глыбокую радасць і закліканне па нову аб'яўленні Латвіі Саветскай Соцыялістычнай Рэспублікай і ўваходжання Латвіі ў браці саюзі народаў вялікага Саветаў Саюза.

З гэтага дня на нашай зямлі няма і не будзе месца тым, хто жыў за кошт поту працоўнага сялянства, не будзе месца эксіплаататэраў, буйным зямельным уласнікам і іх прывеснікам. Уся зямля, што знаходзіцца цяпер ва ўладанні працоўных сялян, а роўна і зямля, якая будзе перадацца дзяржавай беззямельным і малазямельным сялянам, замапоўваецца ў бестэрміновае карыстанне за працоўнымі сялянам.

Усякія спробы пасягнуць на асабістую сялянскую ўласнасць або навізаць працоўным сялянам супроць іх вольна арганізацыю галасав будучы строга карацца, які цянуцца ў шкочу ітарэсам народа і дзяржавы.

Сейм пастанаўляе скасаваць з сялян усе выкупныя плацяжы, якія звязаны з правадзенай раней аграрнай рэформай. Сейм даручае ўраду разгледзець пытанне аб мерах, накіраваных да аблячэння ўсіх ішніх абавязальнасцяў па запачынаюцца, якія ляжалі на сялянскіх гаспадарках, а таксама пытанне аб мерах да адмены несправядлівых падаткаў і аб аблячэнні падатковага цяжару для працоўнага насьельніцтва.

Сейм пастанаўляе ануляваць усе нялоўкі па падатках, якія ляжалі на працоўных сялянках, а таксама нялоўкі па штрафах, накладзеных у адміністрацыйным парадку.

Ліквідацыя паразітычнага землеўладання, буйнай прыватнай зямельнай уласнасці і дамога па гэтай аснове з боку дзяржавы беззямельным і малазямельным сялянам у абавязанні зямлэй азначаюць канец сялянскаму голаху і галечы — гэтым немінучым пастаянным вынікам паванання капіталістаў і ішніх эксіплаататэраў.

Нахай жыць працоўны народ Латвіі! — вярхоўны гаспадар латвійскай зямлі! — Нахай жыць моцны і непарушны саюз рабочых і сялян!».

РБГА, 22 ліпеня. (ТАСС). Учора ва ўсёх гарадах, сёлах і вёсках адбыліся масавыя мітынгі і дэманстрацыі ў сувязі з аб'яўленнем Латвіі Саветскай Соцыялістычнай Рэспублікай. Адусюль — з Лібавы, Мітаны, Дэвінска, Вільявы, Рэжыны, Малоны, Бауска, Кудзіці і т. д. — падушпаюць весткі аб тым, што народ з захваленнем вітае гістарычны рашэнні Сейма. Пасля таго як было вынесена рашэнне аб зямлі, пачалі паступаць весткі з сельскіх мясцовасцей аб тым, што гэта рашэнне разка змяніла настрой у вёсцы. Няяснасці і няўпэненасці цяпер няма. Паспехаў у сваёй агітацыі вораті цяпер не дасягнуць. Сяляне ведаюць, што рашэнні Сейма вынесены ў ітарэсах народа.

РБГА, 22 ліпеня. (ТАСС). Учора ва ўсёх гарадах, сёлах і вёсках адбыліся масавыя мітынгі і дэманстрацыі ў сувязі з аб'яўленнем Латвіі Саветскай Соцыялістычнай Рэспублікай. Адусюль — з Лібавы, Мітаны, Дэвінска, Вільявы, Рэжыны, Малоны, Бауска, Кудзіці і т. д. — падушпаюць весткі аб тым, што народ з захваленнем вітае гістарычны рашэнні Сейма. Пасля таго як было вынесена рашэнне аб зямлі, пачалі паступаць весткі з сельскіх мясцовасцей аб тым, што гэта рашэнне разка змяніла настрой у вёсцы. Няяснасці і няўпэненасці цяпер няма. Паспехаў у сваёй агітацыі вораті цяпер не дасягнуць. Сяляне ведаюць, што рашэнні Сейма вынесены ў ітарэсах народа.

РБГА, 22 ліпеня. (ТАСС). Учора ва ўсёх гарадах, сёлах і вёсках адбыліся масавыя мітынгі і дэманстрацыі ў сувязі з аб'яўленнем Латвіі Саветскай Соцыялістычнай Рэспублікай. Адусюль — з Лібавы, Мітаны, Дэвінска, Вільявы, Рэжыны, Малоны, Бауска, Кудзіці і т. д. — падушпаюць весткі аб тым, што народ з захваленнем вітае гістарычны рашэнні Сейма. Пасля таго як было вынесена рашэнне аб зямлі, пачалі паступаць весткі з сельскіх мясцовасцей аб тым, што гэта рашэнне разка змяніла настрой у вёсцы. Няяснасці і няўпэненасці цяпер няма. Паспехаў у сваёй агітацыі вораті цяпер не дасягнуць. Сяляне ведаюць, што рашэнні Сейма вынесены ў ітарэсах народа.

Пасля перанакі з дакладам па другому пытанию парадку дня — аб уступленні Латвійскай Саветскай Соцыялістычнай Рэспублікі ў Саветскі Саюз выступіў дэпутат Рымскай выбарчай акругі Лані Прапанова дэпутата Ланіса прасіць Саветскі Саюз прыняць у сваю сям'ю Саветскую Латвію выклікае нешчасныя ўзды ўвесь зал устае. Раздаюцца праятыя бурна аваяцыя і гучнае «ура».

Затым Сейм стоячы зацвердзіў дакладчык аб дзяржаўнай уладзе ў Латвіі дэкларацыю аб уступленні Латвіі ў састаў Саветаў Соцыялістычных Рэспублік. Захваленню дэпутатаў і гэсэй не было канца. Дэпутаты вітаюць і вітаюць адзін аднаго з гістарычным рашэнне. Многія не могуць стрымачць сёзны радасці. Гэта была велічная карціна народнага таржашта.

РБГА, 22 ліпеня. (ТАСС). Пасля таго, як выбраны латвійскага народа вольнае пытанне аб зямлі, перадаўшы ўсю ворную зямлю, лугі і пабшчыны лясы і азёры над вёска дзяржавы, сейм перайшоў да абмеркавання чвартага пункта парадку дня. У Саветскай Латвіі народ — гаспадар усёх багачыў краіны Банкі, буйная прамысловасць павінны стаць народным здабыткам. Такі накір працоўных Латвіі свайм пасланцам у сейм Саветаў Саюза.

Гаспадаранне рэакцыянай класі зьяўляецца краіну ў тулікі. Народная гаспадарка Латвіі прыходзіла ў заняпад. Яе вытворчыя сілы не развіваліся. Нацыянальны даход усё больш падаў, нацыянальны запачынаюцца усё больш узрастае. Народны сейм выносіць сваё гістарычнае рашэнне і па гэтым жыццёваму для народа пытанню. Пасля абмеркавання дэкларацыі дэпутата В. Карлсона аб нацыяналізацыі банкаў і буйнай прамысловасці дэпутат А. Карніш прапануе прысутным да разгляду дэкларацыі аб нацыяналізацыі банкаў і буйнай прамысловасці.

ПАСЯДЖЭННІ ДЗЯРЖАЎНАЙ ДУМЫ ЭСТОНІЇ

21 ЛІПЕНЯ

Адкрыццё Дзяржаўнай Думы назначана на 12 гадзін. Але задоўга да адкрыцця ў рэдакцыю ўрада прыйшлі выбарнікі народа, прадстаўнікі рабочага класа, працоўнага сялянства і працоўнай інтэлігенцыі Эстоніі. К 12 гадзінам усе ісеці ў зале Дзяржаўнай Думы былі сядзіма дэпутатамі. Дэпутатскія месцы былі ўдзялены займаючым прадстаўнікім абочым Арбонкіндэма, Тіханава, сялянскай дэлегацыі, Лумет, працоўнай інтэлігенцыі, Ігаль, Лумет, працоўнай інтэлігенцыі, Варэ, прафесар Круу, пэеманікі Септэр, Юра і іншыя.

За Дзяржаўнай Думой ўпрыгожанай шэрымі сцягамі. Над трыбунай — партрэты Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, велізарнае палітычнае са словамі: «Эстонія прагае разам з Саюзам Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік».

Ва Урадавай ложы — члены ўрада на чале з прэм'ер-міністрам докторам Варасам, камандуючым арміяй генерал-маёр Іонсон, старшыня Цэнтральнага савета прафсаюзаў Абен.

У дыпламатычнай ложы ўсёс дыпламатычны корпус. Ложа журналістаў запоўнена замаснымі і эстонскімі журналістамі. Балконы перапоўнены гаспадаркамі, рабочымі і інтэлігенцыяй.

Няхай жыве Эстонская Савецкая Соцыялістычная Рэспубліка!

Мы пачнем уважэння Сталінскай Канстытуцыі.

Няхай жыве эстонская камуністычная партыя!

Няхай жыве працаўладна народна ўсёго свету таварыш Сталін! (працягваючы авіяцыю, вольчыя «ура»).

Прамова прадстаўніка рабочых Таліна вымакала выключны ўзыход і за пасяджэння і магутную авіяцыю.

Старшыня Веймер ад імені Дзяржаўнай Думы запэўніў талінінскіх рабочых, што народныя прадстаўнікі выкажыць поўнае падрабаванне народа.

Пасля гэтага Дзяржаўная Дума прыступіла да абмеркавання прамовай пункта парадку дна «Аб дзяржаўным ладзе Эстоніі».

З дакладам на гэтую пытанню выступіў дэпутат Лаурэцын. Доклад быў выслушан Дзяржаўнай Думой з напружанай увагай. Калі дэпутат Лаурэцын, заканчваючы свой даклад, уносіў прапанову аб'явіць Эстонскую рэспубліку Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікай, аб'явіўша «Няхай жыве Эстонская Савецкая Соцыялістычная Рэспубліка», у зале ўзыхвае авіяцыя, якая цягнула некалькіх мінут Раздаюцца гукавыя «ура» ў чысь Савецкага Саюза, правядура працоўных усяго свету таварыша Сталіна.

Выцяраю паслядожна Дзяржаўнай Думы адказаў дакладам дэпутата Рууе аб уступленні Эстоніі ў састаў СССР. Пасля даклада дэпутат Абен уносіў прапанову перайці да першай чыткі дакладары аб дзяржаўным ладзе Эстоніі. Прапанова прымаецца. З дакладам ад імені камііі выступіў дэпутат Юра. Ён аб'явіў аднагалосна прыняты камііі Думы праект дакладары аб устанавленні савецкай ўлады ў Эстоніі. Калі дэпутат Юра працягнуў аб'яву, дзе гаворыцца, што Дума аб'явіла ўстанавленне савецкай ўлады ва ўсёй краіне, усе дэпутаты ўсталі і наладзілі магутную авіяцыю. Доўгія мінуты раздаваліся ў зале вольчыя: «Няхай жыве Савецкая Эстонія, ура!», «Няхай жыве СССР!».

Старшыня ставіць на галасаванне заяраванні ў першай чытцы. Дакладары прымаюцца аднагалосна.

Дэпутат Юра ўносіў прапанову не рабіць двухдзённа перапынку паміж першай і другой чыткай, каб было ўсталявана старым законам, і перайці да другой чыткі дакладары насля пачатку націскаў перапынку.

Пасля перапынку старшынстваючы прадастаўляе слова дэпутату Юра. Выясняецца, што ніхкіх праправак да дакладары не ўнесена. Старшынстваючы ставіць на галасаванне дакладары ў другой чытцы. Дакладары прымаюцца аднагалосна над бурнымі авіяцы і сыванне «Інтэрнацыянала».

Пасля гэтага старшынства ставіць дакладары на канчатковае галасаванне. Дакладары прымаюцца аднагалосна. У радасным парыве ўсе ўстаюць. Раздаюцца вольчыя:

Няхай жыве Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік!

Няхай жыве Савецкая Эстонія!

Няхай жыве працаўладна народна ўсёго свету таварыш Сталін!

Няхай жыве пераможная Рабочая Сялянская Чырвоная Армія!

Усе сываюць «Інтэрнацыянал».

Авіяцыя працягваецца каля дзесяці мінут. Пасля гэтага старшынстваючы прадастаўляе слова прадстаўніку дэлегацыі сялян Харьюма і Вільяндама. Сялянін вольчы Сяга Прыянігі вітае Дзяржаўную Думу, аб'явіўшую савецкую ўладу ў Эстоніі.

Старшынства аб'явіла, што наступіў прыняццены тэлеграмы ад 37 арганізацый, у тым ліку ад таннавага палка, самаа бальнічнага кас, гарадскога праўлення Паргу, чыгуначнікаў пятай лініі і іншых арганізацый. Затым старшынства аб'явіла, што наступнае пасяджэнне Думы аб'яджаецца 22 ліпеня ў 10 гадзін раніцы.

Будзе абмярковацца другі пункт парадку дна «Аб уступленні Эстоніі ў Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік».

Вячэрняе пасяджэнне аб'явіўша заарыты.

Дэкларацыя Дзяржаўнай думы Эстоніі Аб ўваходжанні Эстоніі ў састаў Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік

Прынята аднагалосна на ранішнім пасяджэнні Дзяржаўнай думы 22 ліпеня 1940 года

ТАЛІН, 22 ліпеня. (ТАСС). Сёння на ранішнім пасяджэнні Дзяржаўнай думы была аднагалосна прынята дакладары аб уваходжанні Эстоніі ў састаў СССР. У дакладары гаворыцца:

«Доўгія готы эстонскі народ пакутваў пад цяжкім рабавым і эксплуатацыйскага рэжыма, падвяргаючыся грабжы і запылоў, асуджаны на нішчыту і поўнае іспаванне. Лёсам эстонскіх рабочых і працоўнай інтэлігенцыі было Хранічае беспрацоўе і поўная няўпэўненасць у заўтрашнім дні. Эстонскае сялянства пакутвала ад беззямелья і малазямелья, ад пажару пацяткаў і запылоў, ад гніту ліхвары і спекуляцыяў. Гаспадарнічае рабаванне клікі завяло краіну ў тупік. Народная гаспадарка Эстоніі прыходзіла ў заняпад. Не вытворчы сільны не развіваліся. Працыстнасць і няўпэўненасць ўсе змяншаліся. Нацыянальныя запасы ўсё больш падаў, нацыянальная запылоўнасць усё больш узрастала. Прамысловасць папалада ва ўсё большую залежнасць ад замежнага капітала. Лёс савецкага гаспадаркі знаходзіўся ва ўладзе хамразаў сусветнага рынку. Такім чынам, усё больш павялічвалася гібельная для Эстоніі эканамічная і палітычная залежнасць ад імперыялістычных дэлежыікаў, ад замежных капіталістаў і банкіраў».

Антынародная палітыка старага, рабаваннага рэжыма прывяла Эстонію на край гібель. Эстоніі пагрожала небесная ператварыцца ў здычку імперыялістаў. У той час як карысныя жыццёвыя істаўры эстонскага народа паграбавалі самага ценнага і ўсебавага супрацоўніцтва паміж Эстоніяй і СССР, кліка былых правіцеляў Эстоніі ў шкату нарату ўдзігала штучны бар'ер паміж народам Эстоніі і СССР.

У сваіх карыслівых вузках класавых ітарасам яна селяла варажасць паміж нашым народам і народам СССР, культавірвала малаверананавісцікі шавінізм. Ёна прабавала ўсяляк перашкоды брацкаму збліжэнню нашага і савецкага народаў, перашкоды нашай дружбе і мацнаму, непарушнаму саюзу з вялікім нашым суседам — пераможным Саюзам Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Стары ўрад стаў на шлях зрыну дагавора, заключанага Эстоніяй 28 верасня 1939 года, і па-эрднішкі штурхнуў нашу краіну на шлях ваіны і гібель.

Замест дружбы народах рабаваннага кліка паірада элементарныя правы нацыянальных меншасцей, насляючы Эстонію, усяляк раздувала і прававірвала міжнароднае супрацоўніцтва.

Цяпер, калі эстонскі народ рабіў гніту і беспраця, узяў у свае рукі лёс сваёй радзімы і вышаў на шырокую і светлую дарогу будаўніцтва новага жыцця, настала вялікая гістарычная гадзіна, калі выражана ва ўсенародным галасаванні воля эстонскага народа да ўстанавлення моцнага саюза і непарушнай дружбы Эстонскай рэспублікі з Саюзам Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік павіна быць заападаўта замацавана.

Дзяржаўная дума ўстаўна ў тым, што толькі ўваходжанне Эстоніі ў састаў Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік забяспечыла сапраўды суверенітэт нашай дзяржавы, свабоднае нацыянальнае развіццё нашага народа, росквіт нашай пра-

мысловасці, сельскай гаспадаркі, нашай нацыянальнай культуры, магутны ўзыход матэрыяльнага і культурнага дабрабыту эстонскага народа, правітанне нашай любімай радзімы. Працоўны народ Эстоніі даўно звязан з народам СССР брацкімі ўзаі сумеснай рэвалюцыйнай барацьбы з царызмам, з капіталістамі і памешчыкамі, прыгнетаўшымі рускімі і эстонскімі рабочымі і сялянамі.

Эстонскі народ, уступішы ў брацкую звязку са савецкімі народах прыняў сацыялізм, разгортне ўсе свае багатыя і творчыя сілы і разам з працоўнымі СССР пойдзе ўперад на шлях будаўніцтва новага жыцця.

Толькі ў саставе вялікага Савецкага Саюза, і як роўнапраўны член брацкай сямі савецкіх рэспублік, эстонскі народ атрымае магчымасць узяць свае гаспадарку, развіць сваю нацыянальную культуру, забяспечыць нацыянальнае роўнапраўе, забяспечыць мір, хлеб і сапраўдную свабоду працоўных Эстоніі.

Выходзячы з аднадушна выражанай воі эстонскага народа, Дзяржаўная дума паставіла:

Прыняць Вірхоўны Совет Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік прыняць Эстонскую Савецкую Соцыялістычную Рэспубліку ў састаў Савецкага Саюза ў якасці Саюзнай Рэспублікі на тых-жа асновах, на якіх уваходзіць Украінская ССР, Беларуска ССР і іншыя саюзнаыя рэспублікі.

Няхай жыве свабодная Савецкая Эстонія!

Няхай жыве вялікі Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік!»

УСТУПНАЯ ПРАМОВА СТАРЭІШАГА ДЭПУТАТА ЯНСОНА

У 12 гадзін 35 мінут Дзяржаўную думу адравае старэйшы 73-гадовы дэпутат ад выбарчай аргуті Тэгерыма Іонсон. Ён ўстаўна падмаксіца на трыбуну і гаворыць:

— У якасці старэйшага дэпутата абмеркаваў першае пасяджэнне другога з'ядання Дзяржаўнай Думы. (Аплачываючы).

Паважаныя члены Дзяржаўнай Думы! Наступіў важнейшы гістарычны момант жыцця эстонскага народа. Амаль 90 роўнаціў выбарчыкаў, маючых праўнае воляе, ішымі словамі, амаль усёс народ галасавалі за вас. Такім чынам эстонскі народ поўнасцю давае вам свой лёс, сваю будучыню.

Семістадова гісторыя існавання эстонскага народа была гісторыя пакут, дачы і слёз. Тала зямля, якую ён вытывіўшы сваім потам, не належала яму. Падлаі яго цяжкія працы карыстала памешчыкі. Сваёле папешчэка было адзінай крыніцай яго праў. Магай дукаты было ўмацаванне ламамога ачыточнага пісанна ўладу памешчыка. Аўтаматычна ўмацавалася прыпачтанне працоўнага народа і абмываванне яго рэў. Дробныя сільны жывуць, перавыжыўшы за дна на дзень, не бачыць шчыных перспектываў. Мы бачым, што сяне труканкі краіне ачыточныя парыву ў зямлі, у той час як сёткі хутаў знаходзіцца ў руках дэлежыікаў і ўных землеўладальнікаў, а ад гэтага сэрцы эканамічнае жыцця народа.

Абмываванне прамысловых прадырмстваў Эстоніі прадстаўляе сабой хутчэй усяй старых машын. Фабрыкі ўбагавалюць дырктарат і замежных капіталістаў, у той час, калі эстонскія рабочыя прымываюць жарнавую, самую нізкую а ўсёй Еўропе зарплату. Урабавала дамога дорага і неацэнявама. Ахова здар'я і мадарыства амаль поўнасцю ачуніла. Паўсюду вялікая смертасць ачыі. Заарышчэн шкёл, наслядоўным авышчэннем пшты за вучоў і іншымі

мерамі зніжалі культурны ўзровень народа і перашкоды народнай авісцы.

Ад палітычных свабод асталеі толькі ўстанамы. Адым словам, сацыяльным, эканамічным і культурным ўзровень эстонскага народа паслядоўна пераберына зніжаўся.

Народнае галасаванне 14 і 15 ліпеня паказала, што царпсене народа скончылася. Народ ясна ўбачыў, што падобнае становішча давай прадаўжана не можа.

Платформа групы «Саюз працоўнага народа Эстоніі», на аснове якой нас выбралі і паслаі сіды, паказала чаго ад нас хоча і чакае народ. Народнае галасаванне, у якім выбарчыкі ўдзельнічалі ў незвычайнай раней колькасці, пмацікі дэманстрацыі, мітынгі, магутны рост і абмыванне прафсаюзаў паказавалі неапрачана, што працоўны народ паграбавала ад нас, каб мы ўстаўна ралалі ўсе пытанні, якія дачычаць яго жыцця: сацыяльны, палітычны, эканамічны і культурны, ралалі іх да канца і забяспечылі народу працы шлях да цудоўнай, шчасливай будучыні.

Мы ўстаўна вітаем можама бачыць, якія выдатныя поспехі ў гаспадарцы і культурнай галінах дасягнулі народы Савецкага Саюза ад тако часу, як дзяржаўная ўлада поўнасцю перайшла ў рукі працоўнага народа, поспехі, якіх да гэтага часу ніколі не мела ні адна капіталістычная краіна.

Я ўстаўна ўстаўна, што мы, члены Дзяржаўнай Думы, прыкладзем усёс свой розум, усе свае сілы для тако, каб ажыццявіць надзею працоўнага народа і засякучыць давер'е, якое ён аказаў нам, паслядоўна нас сама.

Няхай жыве свабодная эстонскі народ! Няхай жыве брацкая дружба паміж народам Эстоніі і Савецкага Саюза.

Заканчоныя словы прамовы Іонсона пакрываюцца поўнай захвалення авіяцыяй усяго зала і вольчымі «ура». Магутная гуцьня пераможны гімн працоўных «Інтэрнацыянала».

«Эстэсід», наўчонай папярэвай фабрыкі і іншыя.

З прывітаннем выступае рабочы завада «Круль» Рэйнін.

«Паважаныя таварышы» дэпутаты народа! — пачынае сваю прамову Рэйнін. — Вітаю вас ад імені прамысловых рабочых Таліна, які першы сапраўды сьхоі паронікі дэпутатаў. (Аплачываючы). Не гаспадыча на выключны гніт, які ачычуваў прамысловыя Таліна і ўсё краіна ў часы панавання ранейшых урадаў, талінінскі рабочыя заўдасці ішлі ў першыя рады рабочага класа ў барацьбе за сваю лепшую будучыню. Цяпер настаў час, калі талінінскія рабочыя таварыш свабоднае слова.

Усе ўлада ў Эстоніі павіна належыць Советам дэпутатаў працоўных (працыянальнай авіяцыі). Мы пачнем, каб Эстонія ўвайшла ў Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік (бурная аплачываючы), каб выбарнікі народа — дэпутаты зварынуліся да Прэзідыума Вірхоўнага Савета СССР з просьбай прыняць Эстонскую Савецкую Соцыялістычную Рэспубліку ў Саюзную рэспубліку ў састаў СССР (працягваючы авіяцыю). Талінінскія рабочыя паграбавалі нацыяналізаванай буйнай прадырмствасці і балкаў (доўгія аплачываючы).

Прэзідум Дзяржаўнай Думы выбіраецца з 5 членаў: старшыня — Веймер, першы таварыш старшын Іонсон, другі таварыш старшын Юра, сакратар Ольга Лаурэцын і памочнік сакратара Уйбо.

Дэпутаты гораца вітаюць членаў праддумы.

Ад імені Савета Старэйшым дэпутат Іван уносіў прапанову аб пачатку аднагалосна разгяду Думы. Аднагалосна прымаецца наступны парадак дна:

- 1) Аб дзяржаўным ладзе ў Эстоніі — дэлежыікаў Лаурэцына.
 - 2) Аб уступленні Эстоніі ў Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік — дэлежыікаў Рууе.
 - 3) Аб аб'яўленні зямлі ўласнасцю чэго народа — дэлежыікаў Іор.
 - 4) Аб нацыяналізаванай буйнай прадырмствасці і балкаў — дэлежыікаў Септэр.
- Унясенне ў парадак дна пытання аб уступленні Эстоніі ў Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік было сустрачаў бурнай авіяцы і вольчымі «ура», прывітанні ў чысь таварыша Сталіна, Савецкага Саюза.
- Пасля пачатку прамовы перапынку прасяджэнне Дзяржаўнай Думы аднаўляецца. У зал уваходзіць дэлегацыя талінінскіх рабочых завада «Круль», батльіскай папярэвай-прадзіянальнай фабрыкі, завадаў «Дртар», «Айвад», «Ілімарыне», «Ротэр».

22 ЛІПЕНЯ

ТАЛІН, 22 ліпеня. (ТАСС). Ранішняе пасяджэнне Дзяржаўнай думы пачынаецца з прывітання дэлегацыі працоўных ад Парнумаа і Вірхумаа. Пасля выступлення селяніна І. Юрсона Дзяржаўная дума пераходзіць да абмеркавання даклада дэпутата П. Рууе — аб уступленні Эстоніі ў састаў СССР.

Першым выступае дэпутат выбарчай аргуті Таргумаа А. Уйбо.

— Прыняцце дакладары аб устанавленні савецкай ўлады ў Эстоніі, — гаворыць ён, — мы прынялі рашэнне, якое чакалі працоўныя Эстоніі на працягу 20 год. Гэта — толькі першы крок. Трэба рабіць другі — прыняць рашэнне аб уваходжанні Эстоніі ў Савецкі Саюз. Толькі ў адзінай сямі з народам Савецкага Саюза мы можама устаць перад знешнімі варажымі сіламі і выкарываць астаткі рэвалюцыйнай ўнутры краіны. Аб лёсе нашай дзяржавы павіна клопачыцца магутны Савецкі Саюз. (Бурныя аплачываючы).

Бурнымі аплачываючы сустракалі дэпутаты і выступленне П. Андрэзена. Ён выкывае хлусілісць і прадырмствасць эстонскай буржуазы. У пачатку 1917 года эстонская буржуазія распіналася, што маленкія дзяржавы самастойна існаваць

не могуць, а вясенню таго-ж года сывардажаа другое, бо ў Расіі перамагла сацыялістычная рэвалюцыя. На працягу 22 год мы маглі пераканацца, што азначана «неацэнявае» Эстоніі. Уваходжанне ў СССР азначае сапраўднае ўмацаванне незалежнасці Эстоніі. Мы ўваходзім роўнапраўным членам у Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік і гэтым атрымаем сапраўдную незалежнасць і свабоду.

Пісьменнік дэпутат Хінт, дэпутат Паук, дэпутат Уйт заявляюць, што народ хоча аб'яднання з Савецкім Саюзам, і Дзяржаўная дума павіна гэта пытанне рашыць станоўча.

У абарону прапановы аб уступленні Эстонскай савецкай рэспублікі ў СССР выступіў таксама дэпутат Тіханава і Кердо. Кердо пачынае сваю прамову словамі:

— Паважаныя таварышы, прамыванне Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі!

Гэты зварот выклікае бурную аплачываючы.

Пасля перапынку з заканчэннем словам выступіў дэлежыікаў Рууе, пасля чаго выбіраецца камісія для выпрацоўкі дакладары ў саставе сямі чалавек. У камісію

ўваходзіць дэпутаты Андрэзен, Арбон, Ірс, Кадакс, Лаурэцын, Рууе, Таалман.

У 13 гадзін 30 мінут ад імені камііі дэпутат Андрэзен заявляе праект дакладары. Калі былі сказаныя словы: «зварынуцца з просьбай у Вірхоўны Совет СССР аб прыняцці Эстонскай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ў Саюз СССР», у зале падымаецца ура авіяцы. Усе дэпутаты сточычы выслухоўваюць апошнія пункты дакладары і гораца аплачываючы. Калі старшынства аб'явіў, што дакладары прыняты ў першай чытцы аднагалосна, усе ўсталі і залелі «Інтэрнацыянал». Вольчыя: «Няхай жыве вялікі Сталін! Ура!».

Пасля дзесяцімінутнага перапынку Дзяржаўная дума аднагалосна прымае дакладары ў другой і трэцяй — канчатковай чытцы. Калі старшынства аб'явіў, што пры трэцім, канчатковым галасаванні дакладары прыняты аднагалосна, зноў і зноў раздаюцца вольчыя «ура!». На залу перапынку раздаюцца вольчыя: «Няхай жыве таварыш Сталін!», «Няхай жыве Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік!», «Няхай жыве Эстонская Савецкая Соцыялістычная Рэспубліка», «Няхай жыве наша сацыялістычная радзіма!».

ПАРАД ФІЗКУЛЬТУРНІКАЎ НА КРАСНАЙ ПЛОШЧЫ

Усеаюзны фізкультурны парад стаў традыцыйным. Штогод на Краснай плошчы ставіць пачынаць усіх народах нашай краіны дэманструюць перад кіраўнікамі партыі і ўрада, перад таварышамі Сталіным сваё сартыфічнае майстэрства, фізічную загартую і гатоўнасць да абароны вялікай сацыялістычнай радзімы.

Парад 21 ліпеня быў асабліва велічын. Ён з'явіўся магутнай дэманстрацыяй савецкага патрыятызма, адданасці справе Леніна — Сталіна, дэманстрацыяй сілы, выносінасці і мужнасці маладых патрыяты сацыялістычнай ачыны.

Трыбуны на Краснай плошчы запоўнены перадавымі людзьмі краіны — дэпутатамі Вірхоўнага Савета СССР, Вірхоўнага Савета РСФСР, стаханавцамі і ўдзельнікамі маскоўскіх фабрык, заводаў, прадырмств і інтэлігенцыі, камандзірамі Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота, Сярод гэтых фізкультурнікаў Літвы і Латвіі — краіны, якія перамажылі зараз вялікую радасць вызвалення ад капіталістычнага гніту і занявоўна.

30 тысяч фізкультурнікаў — удзельнікаў парада выстрайваюцца на Краснай плошчы і прымаюцца да ае магістралях.

З 30 тысяч варт Крумя на аўтамобілі выязджаюць прымаючы парад старшынства ВПСР таварыш Швернік, сакратар ЦК ВЛКСМ таварыш Міхайлаў і старшынства Фэсаванага Камітэта па справах фізкультурі і спорта пры Соўпаркоме СССР таварыш Снегаў. У суправажэнні камандуючага парадом — маёра таварыша Кузнецова яны аб'яджаюць калоны фізкультурнікаў.

На трыбуну маўлаецца падмаюцца таварышы Сталін, Молатаў, Варашылаў, Кагановіч, Калінін, Андрэў, Мікаян, Берыя, Маленкаў, Дзімітраў, Тімапанка, Кузнецов, Шкіратаў, Кулік, Штэрбакоў, Будзены, Мелік, Шапаннікаў, Бадаў, Булагін, Вазнесенскі, Перухін, Араслаўскі, Пасярбішэў, Нікалаева, Ладоўскі, Ірвін, Горкіч, Вахрушэў, Мішакова і іншыя.

Фізкультурнікі сустракаюць таварыша Сталіна і яго сартыфічныя аплачываючы і доўга неацэняваемымі крыкамі «ура». Устаўна састрачай з правядура працоўных усяго свету, яны пакіраўнаюць да яго свае пошкі, поўныя любові і адданасці. Лікувачы авіяцыя пераканацца з адной калонай ў другую і расце яны прыбы. Пахытаўшы руку, таварыш Сталін вітае сабраўшыхся. Доўга не змаўкаюць вольчыя, якія раздаюцца на мовах народах СССР:

Няхай жыве таварыш Сталін!
Вілкаму Сталіну «ура»!

З прывітаннай прамовай да ўдзельнікаў парада звяртаецца старшынства Усеаюзнага Камітэта па справах фізкультурі і спорта пры Соўпаркоме СССР таварыш Снегаў.

Парад пачынаецца. На плошчы праходзіць юнакі і дзэўчаты — прадстаўнікі ўсёх народах нашай краіны, прадстаўнікі разнастайных прафесій.

З вінтоўкамі за плячыма шагаюць дзэўчаты — удзельніцы герачыі бабэ ў баянінах. Тэтрубы істаюць вольчэкі ў чысь слаўных прадырмств і сартыфічных таварыстваў, накіраўшых на справе, якое велізарнае звычэнне на палых бітву мае фізічная загартую. У калоне дзэўчаты няма аднагалосна, атрымаўшы баявыя ўзнагароды за доблесць і адвагу.

У адзінай калоне, усавабляючы дружбу і брагата народах савецкай краіны, праходзіць дэлегацыя фізкультурнікаў савецкіх рэспублік. Яны дэманструюць тут сваю гатоўнасць са зброй і руках выступіць на абарону любімай радзімы, гатоўнасць саврушыць лобота ворага на сушы, на моры і ў паветры. Сярод прадырмстві брацкіх савецкіх рэспублік фізкультурнікі маладой Карэа-Фінскай рэспублікі. Поўны натхнення гучыць іх прывітанні на рускай і фінскай мовах у чысь таварыша Сталіна, у чысь глаым савецкага ўрада таварыша Молатава.

На чале рэспубліканскіх дэлегацыі сартыфічны, праславіўшы Савецкі Саюз выдатнымі рэзультатамі і савецкай вядомымі дасягненнямі. Выкажычы захваленне сваёй радзі, яе і адной руцэ велізарны сіль Армянскай ССР ітангіёт Амбарпунян, Флаг Туркменістана — у руках дэкаблора рэардысмена Іханава, Штангісты Кулініка і Папоў уначальваюць шчасціе ўкраінскіх сартыфічнаў.

Гораца і бажэжна любю савецкіх патрыяты да вялікага Сталіна. Над гімна на рондай мове салютуюць правядура народах фізкультурнікі Кіргізі. Беласельскіх россыямі баваўны выкажычы туркменскі сартыфічны тры хвалючыя словы:

— Сталіну роднаму прывітанне!

Шонеры і школьнікі ставіць ў захваленні румалачыць таварышу Сталіну. Яны не адраваюць вачы ад рондага таварыша, словы гарача прывітанна ляцяць да яго з вольчым сэрцаў.

Праходзіць студэнты інстытутаў фізічнай культуры імені Сталіна, імені Лестафта — ордэнасных ВДУ, выкажычы выдатныя кадры для савецкага фізкультурнага руху. Іркасцю кас

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

АБ ХОДЗЕ СЕЛЬСЬКАГАСПАДАРЧЫХ РАБОТ І УВЯДЗЕННЮ ПРАВІЛЬНЫХ СЕВААБОРАТАУ У КАЛГАСАХ ПА РАЁНАХ РЭСПУБЛІКІ НА 20 ЛІПЕНЯ 1940 Г. (у працэнтах да плана)

Table with columns for regions (обласці і раёны) and various agricultural metrics (Зялёна, (сенажа) азіяцкіх і арацкіх каласінак, У тым ліку пшэна, ячмень і кукуруза, and others).

ЗА РУБЯЖОМ

ДЗЕЯННІ АНГЛІЙСКОЙ АВІАЦЫІ

ЛОНДАН, 23 ліпеня. (ТАСС). Міністэрства авіяцыі перадае, што ў ноч на 22 ліпеня англійская авіяцыя бомбардырвала нафтавыя склады ў Гельзенкірхене, Ротэрдаме, Гента, пшэстырні ў Брамене, докі ў Бельне, авіязаводы ў Вісмары, Брамене, Ротэнбургу, Каселе, Голтене, таварныя склады ў Гаге, Зесе і баржы ў Везеры.

Калі танкага ўзбярэжжа бомбардыраван непрыцэльны парохад вадзямачынем у 14 тысяч тон.

4 самалёты не вярнуліся на свае базы. У паведамленні агенства Рэйтэр указваецца, што англійскія самалёты падверглі бомбардыроўцы аэрапорты ў Ланоне, Кане, Марле, Керквіле (Паўночная Францыя), Гаамстэце, Ротэрдаме, Ваальхавене, (Галандыя), Ройнбургу, Ластрупе і базу марской авіяцыі на востраве Фомарн (Германія).

У палётах узьлітчалі французскія лётчыкі, якія знаходзіліся пад камандаваннем генерала дэ Голя.

ЛОНДАН, 23 ліпеня. (ТАСС). Агенства Рэйтэр паведамляе: «Маркьюш, што з пачатку буйных паветраных аперацый у Англіі германская авіяцыя страціла амаль 200 самалётаў. Лічач таксама, што з 3 верасня 1939 года Германія страціла 5 тысяч самалётаў і 10 тысяч чалавек летнага састава».

БАЛГАРСКІ ДРУК АБ УСТУПЛЕННІ БАЛТЫЙСКИХ КРАІН У САСТАУ СССР

САФІЯ, 23 ліпеня. (ТАСС). Сафійскія газеты на першых старонках публікуюць пад загалоўкамі: «Тры новыя совецкія рэспублікі», «Прыбалтыйскія дзяржавы сталі совецкімі» падрабязныя паведамленні аб рашэннях парламентаў Латвіі, Эстоніі і Літвы. Газета «Дага», якая асабліва падрабозна асвятляе падзеі ў Прыбалтыі, піша з лямі ліванамем сустрэлі там працоўныя рашэнне аб устанавленні совецкай улады.

«Насельніцтва Рыгі, — піша газета, — даведзены аб рашэнні свайго сейма, падзяліўшы ўрачыства дэманстрацыі. Такія ж дэманстрацыі праходзяць і ў іншых сталіцах прыбалтыйскіх дзяржаў».


Ваенныя дзеянні ў Кітаі

Па паведамленню агенства Домэйвэбэа 22 ліпеня кітайскія часты зноў занялі порт Чжаньхай (на поўнач ад Нінбо), дзе японцы сканцэнтравалі да 50 ваенных караблёў.

21 ліпеня японцы беспаспяхова прававалі высадзіць десант на востраве Сальдуо (на поўнач ад Фучжоу). Веста аб становішчы на іншых франтах няма. (ТАСС).

СЛУЖЫ АБ НОВЫМ УРАДАВІМ КРЫЗІСЕ У РУМЫНІ

БУХАРЕСТ, 22 ліпеня. (ТАСС). У журналісцкіх кругах перадаюць, што міністры Вудынгэану, Новэану, а таксама Відману 19 ліпеня пазалі заяву прэм'ер-міністра Жыгурту, у якой выражаюць поўную салідарнасць з заявай аб астаўцы Хорыа Сіма і асуджаюць зношэнню і ўнутраную падлітку кабінета. Міністры патрабавалі стварэння больш надзянальнага ўрада. У тых жа кругах мяркуюць, што ў сувязі з гэтым кабінет Жыгурту падасць у астаўку, і да ўлады прыдзе ўмераны ўрад на чале з Аржэану.



На воднай станцыі «Дынамо» у Дойдлах, каля Веластока. Фото Е. Халдыя (фотакронка ВЕЛТА).

Артысты Ленінградскага Вялікага драматычнага тэатра імені Горькага ў рэдакцыі газеты «Звезда»

Учора ў рэдакцыі газеты «Звезда» адбылася сустрэча вядучых артыстаў Ленінградскага Вялікага драматычнага тэатра імені Горькага з калектывам рэдакцыі.

У сустрэчы прымамі ўдзел дырэктар тэатра артыстэскага бюро тэатра Вастаў С. А., заслужаны дзея мастацтваў артыстэскага Сафонаў В. Я., заслужаны артыст РСФСР артыстэскага Пашаймако В. П., Кібардзіна В. П., Казіко О. Г.,

Нікрыціна А. Б., Ларыжаў А. О., артысты артыстэскага Чайнікаў В. Н., Байпоў Н. П. і інш.

Прысутныя абмяняліся думкамі аб спектаклях тэатра. Тг. Радзін, Пашаймако, Вастаў падзяліліся творчымі планами тэатра і расказалі аб тым, з якой любоўю да вялікага рускага мастацтва ўспрынялі мінекі глядач спектакляў Ленінградскага Вялікага драматычнага тэатра імені Горькага.

Выкананне плана торфазаводамі НАРКАМАТА МАСЦОВАЯ ПАЛУНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР ЗА 22 ЛІПЕНЯ (у працэнтах)

Table with columns for Zаводы (factories) and two columns for % выканання (percentage completion) for current and previous periods.

Чэсны учынак

21 ліпеня работнік мінскай арцелі «Чырвоны друкар» С. І. Спектар сядзеў са сваім 7-гадовым сынам Грышай на бульвары на плячу Волі. Непадальку гулялі дзеці. Туды і Грыша пайшоў. Праз некаторы час згук прыбе і паказаў бацьку бумажнік, які ён знайшоў. Раскрыўшы і выявіўшы ў бумажніку 980 рублёў грошай, пашпарт, вайсковы білет, вадацельскія правы на імя шопера Калгаса імені Дзяржынскага, Гарадоўскага сельсавета, Пleshаніцкага раёна, П. П. Баламэца і іншыя дакументы, С. І. Спектар аднёс усю гэту знаходку ў Упраўленне РС міліцыі і здаў дзяжурнаму каманданту т. Каранкевічу.

Але тав. Спектар на гэтым не спыніўся. Ведаючы, што гаспадаром гэтага бумажніка з'яўляецца шопер, прыходзіць з раёна ў Мінск, ён ідзе на пляч Волі да стаянкі аўтамашын, распытваючы ў шопераў, хто згубіў бумажнік з грашма і дакументамі. Праз некаторы час знайшоўся і гаспадар. Разам з ім т. Спектар адправіўся ў міліцыю, дзе П. П. Баламэцу ўручылі яго згубленыя бумажнік з грашма і дакументамі.

Органіструктарскі аддзел ЦК КП(б)Б просіць заіць у ЦК КП(б) Беларусі (пакой № 107) тт. Вяжэвіча Міхаіла Іяўровіча і Малашкевіча Дамітрыя Анто-навіча.

Асоб і арганізацыяў, якія ведаюць месцапрабыванне тт. Вяжэвіча і Малашкевіча, просім паведаміць іх адрасы органіструктарскаму аддзелу ЦК КП(б) Беларусі.

ПРАВІЛЫ ПРЬЕМУ ў ШКОЛІ СЯРЭДНІЙ СЕЛЬСЬКАГАСПАДАРЧАЙ АСВЕТЫ

- 1. У школы сярэдняй сельскагаспадарчай асветы прымаюцца калгаснікі, рашэнні МТС і саўгасаў на ўзросце не стаўшы 35 год з ведамі ў аб'ёме школы сямітоў.
2. Прыём заяў аб залчэнні ў школу праводзіцца з 20 ліпеня па 20 жніўня.
Жадаючыя паступіць у школу абавязаны падаць заяву на імя дырэктара школы, прылажаны наступныя дакументы:
а) дакументы аб асвеце;
б) даведку дзяржаўнай медыцынскай установы аб тым, што паступаючы мае хвароб, якія перашкаджаюць яго вучэнню ў школе;
в) дакументы аб узросце;
г) дакументы аб адрасе;
д) дакументы аб адрасе да вайсковага абавязку (для вяснаабавязаных).
Пры гэтым паступаючы ў школу а прыёмныя іспыты працягваюцца папача.
3. Для разгляду заяў і дакументаў паступаючых пры школах ствараюцца прыёмныя камісіі ў саставе дырэктара школы, прадаўца ад абкома, краіны, ВПК(б), ЦК кампартыі саюзнай рэспублікі і аб(край)земадзаста.
4. Прыёмныя іспыты праводзіцца першая ў 20 па 30 жніўня.
5. Усе паступаючыя падвяргаюцца пэрым іспыткам па матэматыцы, рускай мове і Канстытуцыі СССР у аб'ёме іграграм нійшай сярэдняй школы.
6. Іспыты праводзіцца на ўсіх прадачых вуснях. Апрача таго праводзіцца пісьмовыя іспыты па матэматыцы (задачы, прыклады па арыфметыцы) і рускай мове (дыктант).
7. Рэзультаты прыёмных іспытаў а кожным прадмету вызначаюцца ацэнкамі: «выдатна», «добра», «пасрэдна» і «зрані».
8. Прыёмныя іспыты праводзіцца кнісіай, запырэннямай дырэктарам школы і аб(край)земадзаста.
9. Залчэнні ў школы і непрыступныя без уважлівых прычын да занятых з пачатку вучэбнага года з ліку навучэнцаў выключваюцца.
10. Усе навучаючыся забяспечваюцца інтэрнатам і ступендэнцтвам.
**
Па ўсіх пытаннях аб паступленні ў школы сярэдняй сельскагаспадарчай асветы, правілы прыёму ў якія аб'яўлены вышэй, належаць звартацца ў наркам саюзнай і аўтаномных рэспублікаў і абла.

НАРКАМЗЕМ САЮЗА СССР

„БЕРАСКЛЕТ БАРАДАЎЧАТЫ“

У лесах Беларусі ў натуральным выглядзе расце хмызняк «Берасклет барадаўчаты», з кары якога з'яўляецца гаспадарча значнае дрэва (сыравіна для вырабы гутаперчы) аднаго 10—15-гадовага куста атрымаецца да 400 грам кары (у кары—ад 18 до 18 проц. гуты) і ад 2 да 5 грам сены. Гутаперча шчыра прымяняецца ў прамысловасці.

З мэтай выяўлення колькасці запашкаў культуры ў нашай рэспубліцы ў бітучым годзе праводзіцца абследаванне плошчы 825 тысяч гектараў. На наступныя работы асігнавана каля 10 тысяч чалавек.

Некаторыя лесгасы, як напрыклад, Глукі, Рэчыцы, Старадарожскі, Аршанскі і іншыя, ужо выканалі гэты план і атрымалі кары. Адначасова лесгасы вобласці разведзеннем каштоўнага хмызняку шляхам закладкі плантацый і севу ў пітомніках.

Зараз у Беларусі ўжо засеяна 68 гектараў плантацый «Берасклета барадаўчата».

Адзаны рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ

ДЗЯРЖЦЫРК

(парк імені Горькага), тэл. 22-725. Сёння вялікае шчырае прадастаўленне ў трох аддзяленнях.

ПРАДАЖЭННЕ МАТЧАФ АНГЛІЙСКАГА БРАУНІНГА.

ВОРУЦЦА ТРЫ ПАРЫ.

КАРА-РУСТАМ — БРАВЕРМАН БУРВОН-БЕСЕРА АЛІОН-САФОНАФ.

Пачатак у 9 гадзін вечара. Пачатак барабанаў у 11 гадзін вечара.

Кіноадр «Чырвоная зорка» ВЯЛІКІ ВАЛЬС.

Кіноадр «Родина» МАВ КАХАННЕ.

Кіноадр «Інтэрнацыяналы» ГОРНЫ МАРШ.

Кіноадр «Спартак» ДЗВІН КАПІТАН ГРАНТА.

Дзіцячы кіноадр ЗВАРОТ МАКСІМА.

Кіноадр «Навіны дня» У вясны-марскі чыж (ваенна-марскі чыж).

УПРАВЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЦТВАў ПРЫ СНК БССР

ГАСТРОЛІ ЛЕНІНГРАДСКАГА ВЯЛІКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА ІМЕНИ ГОРЬКАГА.

Паміжкіяно Беларускага Дзяржаўнага ардына Прапоў, нааа Чырвоная Сцяга драматычнага тэатра.

24 ліпеня «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД».

Пачатак у 8 г. 30 м. веч. Вылеты ў гарадскія каах в 12 г. для да 6 г. веч. і ў лесах тэатраў в 2 да 9 г. веч.

ЛЕНІНГРАДСКІ ТЭХНАЛАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ УСКЕАПРОМСОВЕТА ІМЕНИ В. М. МОЛАТАВА

асенні ПРЬЕМ студэнтаў

на наступныя факультэты: МЕХАНІЧНЫ—РЫТУЕ ІНЖЫНЕРА-МЕХАНІЧНЫ—ТЭХНАЛОГІЯ МАШЫНАБУДАВАННЯ.

БУДМАТЭРЫЯЛАФ—РЫТУЕ ІНЖЫНЕРА-ТЭХНОЛАГАФ ПА ВУДАФУНІЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАХ; ЛЕСАТЭХНІЧНЫ—РЫТУЕ ІНЖЫНЕРА-ТЭХНОЛАГАФ ПА МЕХАНІЧНАЙ І ІНЖЫНЕРА-ХІМІКАФ ПА ХІМІЧНАЙ АПРАЦОШЦЫ ДРЭВА.

ІНЖЫНЕРА-ЭКАНАМІЧНЫ—РЫТУЕ ІНЖЫНЕРА-ЭКАНАМІСТАФ ПА ГАЛІНАХ: МЕТАЛЛЫ, БУДМАТЭРЫЯЛЫ, ДРЭВА.

Умовы прыёму згодна ўставаў велькага прамыслау.

ПРЬЕМ ЗАІЦЬ ДА 1 ЖНІўНЯ. ІСПЫТЫ в 1 ПА 20 ЖНІўНЯ. Да 1 жніўня ў інстытуце праводзіцца рэгулярныя кансультацыі па прадметах прыёмных іспытаў.

УСЕРАСІЯСКАЯ АНАДЗІМІА МАСТАЦТВАУ

аб'яўляе ПРЬЕМ

АРХІТЭКТУРАНА, ЖЫВАПІСАНА, АКУЛЬТУРАНАГА ФАКУЛЬ. ТЭАТРА.

І ФАКУЛЬТЭТА ГІСТОРЫІ І ТЭАТРА МАСТАЦТВА.

АДРАС: «ЛЕНІНГРАД. УНІВЕРСИТЕТСКАЯ НАБ. П.»

ПРЬЕМ ЗАІЦЬ ДА 1 ЖНІўНЯ. Адначасова а дакументамі прадстаўляюцца дамажныя работы: пры паступленні на жыўнапесны факультэт — жывапіс, рысункі і кампазіцыі; на скульптурны факультэт — рысункі і скульптурныя работы або фотаздымкі з іх; на архітэктурны факультэт — рысункі і акварылы.

Пры паступленні на факультэт гісторыі і тэорыі мастацтваў дамажныя работы не прадстаўляюцца.

ІСПЫТЫ в 20 ЖНІўНЯ ПА 20 ВЕРАСНЯ.

ПЧАТАК ЗАІЦЬКАФ в 10 КАСТРЬЧНІКА.

ЛЕНІНГРАДСКІ ПЛАНАВЫ ІНСТЫТУТ

ПРЬЕМ студэнтаў

НА 1940/41 ВУЧЭБНЫ ГОД НА ФАКУЛЬТЭТЫ ПЛАНІРАВАННЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ І ГАРАДСКОЎ ГАСПАДАРКІ.

ІНСТЫТУТ РЫТУЕ ПЛАНІРОВАЎ ЭКАНАМІСТАФ вышэйшай кваліфікацыі.

Тэрмін навучання 4 год. Прынятыя забяспечваюцца стыпендыяй і інтэрнатам на агульных падставах.

АДРАС: «Ленінград, Геслеровскі пер. д. № 7-а».

ЛЕНІНГРАДСКІ ІНСТЫТУТ

халадзільнай прамысловасці

АБ'ЯЎЛЯЕ ПРЬЕМ

ПА МЕХАНІЧНЫ І ТЭХНАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТАХ.

ІНЖЫНЕРА-МЕХАНІКАФ ПА ПРОФІЛЮ: 1) практыкаванне, канструаванне, абсталяванне, мантаж, выпрабаванне і эксплуатацыя халадзільных машын і ўставак на розных прадпрыемствах і суднах-рабрыкатарах.

ІНЖЫНЕРА-ТЭХНОЛАГАФ ПА ПРОФІЛЮ: практыкаванне, арганізацыя і ажыццяўленне тэхналагічных працэсаў, звязаных з прымяненнем шчучага ахаладжання на заводах, камбінатах, халадзільных, на чыгуначным і водным транспарце.

ПРЬЕМНЫЯ ІСПЫТЫ в 1 ПА 20 ЖНІўНЯ.

З дапушчэннямі да прыёмных іспытаў выкладчыкі інстытута да 31 ліпеня праводзіць сістэматычныя паўторныя заняткі.

СТУДЭНТЫ ЗАВЯСНУВАЮЦА СТЫПЕНДЫІ І ІНТЭРНАТАМ НА АГУЛЬНЫХ ПАДСТАВАХ НА ЧАСТ ПАЎТОРНЫХ ЗАІЦЬКАФ І ПРЬЕМНЫХ ІСПЫТАФ УСЕ ІНШАГАРОДНІЯ ЗАВЯСНУВАЮЦА ІНТЭРНАТАМ.

ЗАІЦЬ ПАСЫЛАЦЬ ДА 1 ЖНІўНЯ ПА АДРАС: «Ленінград 2, Чернышев пер., д. № 9, прыёмная камісія інстытута».

Усесаюзнае завочны фінансава-эканамічны інстытут НКФ СССР

„ВЗИНО“

АБ'ЯЎЛЯЕ ПРЬЕМ У ЗАВОЧНЫ ІНСТЫТУТ.

«ВЗИНО», з'яўляючыся вышэйшай навучальнай устаноў, прытце бес адрыву ад вытворчасці спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі, акадэмістаў-фінансістаў для ўспрымання вольнай асветы, крэдытнікаў для сістэмы Дзяржаўнай і акадэмістаў-бухгалтэраў для прамысловасці.

Студэнты, скончыўшы «ВЗИНО», атрымліваюць дыплом і ўсе правы скончыўшых спецыяльнай фінансава-эканамічнай ВУ.

Для дапамогі студэнтам, пражываючым па-за Мінскам, адзін раз у арганізацыю лабараторна-экспэрыментаўнай сесіі працягваюцца ў 30 ву-тэматычны, рэаграфон і гістэ-наставоны ОК СССР ад 29 жніўня, 31 па 31 жніўня.

Завяы прымаюцца да 1 жніўня.

Да завяы павінны быць прылажаны: аўтабіяграфія, атэстат аб скончэнні сярэдняй навучальнай установы (у арыгінале, з фотакра-дына, даведка а месца работы і да-ведка аб стане здароўя.

ПРЬЕМНЫЯ ІСПЫТЫ ПА РУС-КАМ МОВЕ І ЛІТЭРАТУРЫ, МА-ТЭМАТЫЧНЫ, РЕАГРАФОН І ГІСТ-наставоны ОК СССР з'яўляюцца на 1938 года № 051, захоўваюцца па ПРАДАВАННЫЯ ДАВЕДКІ, ПРАСІЕКТЫ І БЛАНКІ ЗАІЦЬКАФ МОЖ-НА АТРЫМАЦЬ У МІНСКІМ ПУНКТЫЕ «ВЗИНО» — МІНСК, СОВЕЦ-КАЯ, 105—шпэцеўна з 6 да 10 гадзін вечара.

НА НОВАЯ ЗЕМЛІ

БАБРУЙСК. (Нар. «Звезда»). Таварышці Мітрафанав і Нікіціна калгаснікі сельскагаспадарчай імені Шмігта выдзелілі халадзікі ў Карала-Фінскую ССР, даручыўшы ім разведзіць зямлю і выбраць месца для перасялення. Праз два тыдні хадакі вирнуліся ў калгас і далажылі агульнаму сходу калгаснікаў: «Мы выбралі для перасялення раён стаянкі Бовантсаары. Мясцовасць роўная, мае многа каштоўных выгяд: лес, сенажаць, азёры, панна. Да горада Вябарга 21 кіламетр. Суды роўнай стужкай працягю па сее. Злашча, лешага месца не знойдзем. Пасухаўшы хадакоў, звесцікі калгаснікі пажадалі перасяліцца на новыя землі, давамагчы сляінама брацкай Карэ-ла-Фінскай рэспублікі ў асаенні багачей-ных зямель.

21 ліпеня ў Карала-Фінскую ССР выехалі 74 сям'і з калгасаў Малеўскага і Провінскага сельсаветаў. Сярод іх многа вопытных рыбакоў, жывялаводаў і палюваў. Усёю з раёна ў Карала-Фінскую ССР перасяліцца 114 сямей. У выканаўчы камітэт райсавета прадаўжаюць паступаць заявы. Напрыклад, дэмабілізаваны чырвонаармеец тав. Палубраны піша: «Маю вялікае жаданне перасяліцца ў Карала-Фінскую ССР, якую я палюбіў, назімаўшыся з ёю ў дні бабў з фінскай белгавардзейскай. Прыроўныя багачыі гэтай рэспублікі мы скарыстаем на карысць сацыялістычнай радзімы».

І. НОВІН.

У АДДЗЕЛ АБ'ЯЎ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛ. 21-360

ЗВЯРЫНЕЦ

АДКРЫТ АПОШНІЯ ДНІ УСЕ ПАВІННЫ БАЧЫЦЬ МАЛПУ З ДЗІЦЕМ, НАРОДЖАНІМ У ЗВЯРЫНЦЫ 14 ЛІПЕНЯ. Сёння малпа ўключана ў агул. Звярыны адкрыты з 8 гадз. раніцы да 10 гадз. вечара.